



ВЫДАВЕЦТВЫ
ВА ЎМОВАХ
ПАНДЭМІІ



ЛЕКІ
ДЛЯ БІЗНЕСУ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

7

КРАСАВІКА 2020 г.

АЎТОРАК

№ 67 (29181)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Ігар ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік
прэм'ер-міністра:**

«Мы актыўна працуем над тым, каб забяспечыць павышаны попыт на маскі. Шэраг прадпрыемстваў у кароткі тэрмін перапрафіляваўся, і мы, дарэчы, цяпер ужо выйшлі на параметры выпуску 450-500 тысяч масак у суткі. У канцы тыдня плануем выйсці на 1 мільён. І задача ставіцца, каб яшчэ праз паўтара тыдня выйсці на 2 мільёны масак у суткі. Таму ўсе тыя патрэбы, якія ёсць у нашым грамадстве, будуць у поўнай меры задаволены».



КОРАТКА

• Брэсцкая і Гомельская вобласці завяршылі сярэбру ранніх яравых.

• Ахоўныя экраны для медыкаў ствараюць на 3D-прінтарах у тэхна-парку ГрДУ імя Янкі Купалы.

• Беларусы ў І квартале купілі валюты на \$452,2 млн больш, чым прадалі.

• Мінадукацыі рэкамендуе школьнікам на канікулах абмежаваць кантакты і заняцця самаадукацыяй.

• Пачынаюцца трэніроўкі роты ганаровай варты ў Мінску.

• Удзельнічаць у біржавых таргах БУТБ цяпер можна з мабільных прылад.

• Вайскоўцы ўнутраных войскаў МУС заступілі на баявое дзяжурства па ахове БелАЭС.



ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

Матуліна школа кіроўцаў



Шматдзетная матуля Ірына АБМЁТКА, якая жыве ў Кастрычніцкім раёне сталіцы, выходзіць сваіх сыноў умелымі і самастойнымі, дае ім магчымасць развівацца, не баяцца цяжкасцяў, быць у добрай фізічнай форме. На штодзённых прагулках хлопчыкі асвойваюць двухколавы транспарт.

Старэйшаму Уладзіславу пяць гадоў, сярэдняму Ягору — тры, а малодшаму Івану споўніўся толькі годзік, але і ён, глядзячы на братаў, хоча хутчэй навучыцца ездзіць.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Камунальныя стасункі

Прыехаць за 30 хвілін

Як у аварыйных выпадках павінны рэагаваць камунальнікі

У любой экстраннай сітуацыі мы без вялікіх намаганняў можам выклікаць хуткую дапамогу, міліцыю, газавую службу ці супрацоўнікаў МНС. Але што рабіць, калі прарвала водаправодную трубу ці здарылася кароткае замыканне?



У Беларусі дзейнічае такі дакумент, як «Тэхнічная эксплуатацыя жыллёвых і грамадскіх будынкаў і збудаванняў. Парадак правядзення». Менавіта там і прапісаны нарматыўныя тэрміны па выпраўленні самых розных няспраўнасцяў у жылых дамах. Напрыклад, калі ў вас цячэ дах, то яго павінны адрамантаваць на працягу сутак. Тое ж датычыцца пашкоджанняў балконаў, ліфтаў ці дамафонаў. Калі ў доме сапсавалі дзверы ці шкло ў вокнах, то летам гэтую праблему мусяць вырашыць за тры сутак, зімой — за суткі. Знадворны вадасцёк павінны адрамантаваць за пяць сутак. У некаторых выпадках трэба неадкладна загароджваць небяспечную зону — напрыклад, калі гаворка ідзе пра балконы. У асобных сітуацыях (няспраўнасці газавай пліты, ліфтаў і да т. п.) неабходна адразу спыняць эксплуатацыю абсталявання. Пэўныя меры бяспекі прымаюць, калі на столі адслойваецца тынк.

СТАР. 4

Навацыі ў адукацыі

У БІЗНЕСЕ НАВАТ ДЗЕЦІ

Як у магілёўскіх хлопчыкаў і дзяўчынак фарміруюць асновы крэатыўнага мыслення

Школа «Альфа+» існуе ў Магілёве ўсяго год, але ў яе ўжо ёсць пастаянныя наведвальнікі. На жаль, папрысутнічаць на ўроку не атрымалася — у сувязі з каранавірусам усе заняткі з дзецьмі вядуцца цяпер у рэжыме анлайн. Магілёўчанка Вольга Дарашэнка — адна з тых, чые дзеці тут займаюцца з моманту адкрыцця. Яна прывяла сюды свайго сына, калі ён быў пяцікласнікам. Кажы, што хлопчык быў заціснуты, не ўмеў знаходзіць агульную мову з аднагодкамі. Цяпер ён стаў больш адкрыты і камунікабельны, навучыўся расставіць прыярытэты і сябраваць з аднакласнікамі...

МАТРЫЦА КАР'ЕРЫ

Дырэктар школы Максім ЛАЎРЫНЕНКА сам малады бацька, яго сынам 11 і 4 гады. Ён юрыст па адукацыі, пэўны час працаваў у органах бяспекі, але аднойчы зразумеў, што яго старэйшы сын Ілья расце без бацькоўскага нагляду. Не хацелася, каб так здарылася і з малодшым Раманам. Тым больш што ўсё часцей стала прыходзіць думка — паспрабаваць рэалізаваць сябе ў чымсьці новым, яшчэ нікім не раскручаным.

— Кажуць, што добра там, дзе нас няма, а мне захацелася зрабіць добра там, дзе мы ёсць, — усміхаецца Максім. — Думка пра адукацыю з'явілася пасля таго, як я нічога цікавага не знайшоў для свайго старэйшага сына. Нарэшце выйшаў на тое, што мяне зацікавіла, — новасібірскую франшызу «Матрыца кар'еры». Мне яе падказалі ўладальнікі іншых франшыз. У плане адукацыі Расія прасунулася сёння вельмі далёка. Я размаўляў з кіраўнікамі вядучых адукацыйных фондаў Польшчы, Ізраіля. Апошні, дарэчы, у тым, што датычыцца бізнес-адукацыі, стартапаў, сёння наперадзе планеты ўсёй. Але, як казалі ізраільскія эксперты, іх дзеці цяпер імкнуцца паехаць вучыцца не ў Амерыку і Еўропу, а менавіта ў Расію.

СТАР. 13